


*Ў вайны не жаночы  
твар*

Святлана Аліксіевіч

«У вайны не жаночы твар» -  
дакументальна-очарковая кніга



Кніга напісана ў 1983 годзе, упершыню апублікаваная ў часопісе "Кастрычнік" у пачатку 1984 гады (у часопісным варыянце), яшчэ некалькі кіраўнікоў выйшлі ў тым жа годзе ў часопісе «Нёман». Частка ўспамінаў была выкрэсленая цэнзарамі; ў пазнейшых выданнях многія з гэтых пропускаяў адноўлены. У 1985 годзе кніга выйшла асобным выданнем адразу ў некалькіх выдавецтвах, у першым мінскім выданні была азагалоўленая «У вайны не жаночы твар»



«У вайны не жаночы твар»  
распавядае пра мільёны жанчын,  
якія змагаліся за  
Савецкі Саюз у Другую Сусветную  
вайну. Алексіевіч ўзяла інтэрв'ю  
больш  
чым у 800 жанчын і ёй ўдалося  
разгаварыць сваіх суразмоўніц.  
падобныя  
апавяданні часта замоўчваліся ў  
Расіі. Менавіта паколькі яны  
жанчыны, гэтыя  
гісторыі не адпавядалі  
стандартызаваных вобраза героя  
Вялікай айчыннай вайны.





Пачынаецца ўсё ў кнізе «Ў вайны не жаночы твар» са слоў:

«Усё, што мы ведаем пра жанчыну, лепш за ўсё ўмяшчаецца ў слова «міласэрнасць». Ёсць і іншыя словы - сястра, жонка, сябар, і самае высокае - маці. Але хіба не прысутнічае ў іх змесце і міласэрнасць як сутнасць, як прызначэнне, як канчатковы сэнс? Жанчына дае жыццё, жанчына засцерагае жыццё, жанчына і жыццё - сінонімы.

На самай страшнай вайне XX стагоддзя жанчыне давалося стаць салдатам. Яна не толькі ратавала, перавязвала параненых, а і страляла з «снайперка», бамбіла, падрывала масты, хадзіла ў разведку, брала мовы. Жанчына забівала. Яна забівала ворага, які абрынуўся з нябачанай жорсткасцю на яе зямлю, на яе дом, на яе дзяцей.»



Ў самыя страшныя моманты, жанчына валодае па-сапраўднаму  
моцным і мужным характарам. Дзеля сваіх дзяцей, дзеля  
міру яна  
памрэ, але памрэ з гонарам.

